

Класс



Периодическое издание учреждения образования
«Лунинецкий государственный политехнический
профессионально-технический колледж»

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

№9 (101)

- С новым учебным годом! с.1;
- «Нам мир завещано беречь» с. 2;
- Дажынкi - 2016 с.2
- Лента новостей с.3-4;
- Каласавiны –2016 с.5;
- С Днем учителя! с. 5-6;
- Из новостей прокуратуры с. 7-10



***В добрый путь, ребята!
В вечный поиск
Истины, добра и красоты.***



1 сентября – это долгожданный праздник для тех, кто впервые переступил не только школьный порог, но и порог профессионально-технического и среднего специального учебного заведения. Ведь все они вступают в совершенно новую жизнь. А этот день – первый шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий дороге знаний...

В этот день на стадионе колледжа состоялась торжественная линейка. 74 выпускника базовой школы и 78 выпускников средней школыполнили ряды учащихся колледжа, приобретающих рабочие профессии.

Кроме этого, в этом учебном году 25 учащихся поступили в колледж на дневное обучение и 15 – на заочное отделение для получения профессии товароведа.

Торжественную линейку с поднятия флага Республики Беларусь открыли лучшие учащиеся колледжа Сумар Елена и Ляшук Андрей.

Первые приветственные слова всем присутствующим традиционно сказал директор колледжа Андрей Григорьевич Бовкунович.



Успехов в учёбе, развития своих творческих талантов пожелал учащимся гость линейки - директор ОАО «Полесьеэлектромаш» Колодич Василий Валентинович.

Председатель ученического профкома Медведь Светлана Михайловна поздравила всех с началом учебного года и вручила активным участникам стройотряда сладкие призы.

После выступления почетных гостей учащимся первого курса был вручен символический ключ знаний.

Всех участников торжественной линейки пригласили в актовyyй зал на урок мира «Нам мир завещано беречь!»



Редактор

Нам мир заващано беречь



Именно так прозвучала тема первого урока для всех учащихся и гостей колледжа в актовом зале.

Первое открытое занятие куратор Жук Наталья Михайловна провела в интерактивной форме с применением мультимедийной презентации.

В подготовке мероприятия приняли участие также библиотекарь Скиба В.Е., педагоги-организаторы Яковец Н.А., Бовкунович В.Н. Программа праздничного мероприятия получилась насыщенной, запоминающейся.

Звучали песни в исполнении учащихся Скуловец Марии, Лашко Алёны и Ляшука Андрея.

После окончания торжественного мероприятия директор Бовкунович А.Г. познакомил вновь прибывших учащихся с администрацией учебного заведения.

Редактор



Дажынкі - 2016

Усміхаецца ветліва неба,
Зорны час усё бліжэй і бліжэй...
У знак падзякі за сонечнасць хлеба
Славім сёння мы лепшых людзей.

Гэтымі шчырымі словамі пачалася святочная праграма абласнога фестывалю-кірмашу “Дажынкі - 2016” на пляцоўцы ўстаноў прафесійнай адукацыі Брэсцкай вобласці.

3 верасня 2016 года г. Драгічын прымаў гасцей – удзельнікаў абласнога фестывалю-кірмашу “Дажынкі -2016”.

Гучаць пазыўныя. Пачынаецца свята. На сцэне творчы калектыў Лунінецкага ДПШТК. Яскравы народны гумар, беларускія песні у вакальна-тэатралізаванай кампазіцыі “Запрашаем на кірмаш”, адразу прыкавалі ўвагу гледачоў да сцэнічнай пляцоўкі.

На суд гасцей і жыхароў гэтага горада былі прадстаўлены песні ў выкананні педагогаў Сяргея Зылевіча, Аляксандра

Мірановіча, Наталлі Якавец, Валянціны Баўкуновіч і навучэнцаў Андрэя Ляшука, Алены Сумар і Марыі Скулавец.

“Дажынкі - 2016”

пакінулі прыемныя ўражанні надоўга ў нашых сэрцах.



Якавец Н.А., педагог-арганізатар

Лента новостей

13 сентября 2016 г. сотрудниками ИДН Лунинецкого РОВД был проведен профилактический рейд в колледже. В рейде участвовал кинолог со специально обученной собакой, реагирующей на наркотики. Кинолога с собакой сотрудники правоохранительных органов пригласили из Барановичского погранотряда.

Не нарушая образовательный процесс, сотрудники милиции с собакой прошли по учебным кабинетам. В ходе рейда запрещённых к обороту веществ выявлено не было.

Такие рейды проводятся традиционно. Целью подобных мероприятий является профилактика распространения и употребления наркотических веществ среди учащихся.



ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С УЧАЩИМИСЯ ПЕРВОГО КУРСА

20 сентября 2016г. на единый воспитательный час были приглашены зам.начальника РОВД подполковник милиции Жук Игорь Геннадьевич, начальник ИДН Лунинецкого РОВД Корженевич Вадим Юрьевич, врач-нарколог Качанович Елена Ивановна.

Беседа правоохранителей с подростками была посвящена предупреждению совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений. Гости рассказали ребятам о проводимой работе по обеспечению законности на территории района, об уголовных делах в отношении несовершеннолетних и работе по профилактике правонарушений среди детей. Обсуждались вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, правовых последствий привлечения к уголовной либо административной ответственности. Участники встречи отметили необходимость проведения подобных мероприятий для профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних.



Некрашевич И.Г., педагог социальный

22 сентября на городском стадионе «Полесье» состоялся **легкоатлетический кросс «Золотая осень»**. Целью данного мероприятия было приобщение учащихся к здоровому образу жизни. У девушек была дистанция длиной 1000 метров, а юношей – 2000 метров.

Победители:

Юноши

- 1 место – Родак Дмитрий уч-ся группы №8С;
- 2 место – Григорьев Павел, уч-ся группы №25;
- 3 место – Метельский Дмитрий, уч-ся группы №21.

Девушки

- 1 место – Ашарчук Кристина, уч-ся группы №36;
- 2 место – Ворон Анастасия, уч-ся группы №10С;
- 3 место – Никитич Алёна, уч-ся группы №14.

Победители кросса были награждены грамотами. Впереди у них – областные соревнования. Пожелаем им успеха!



Миронович А.А., руководитель физвоспитания



С 10 сентября по 10 октября в колледже проводятся мероприятия, направленные на сохранение психического здоровья, формирование жизненных ценностей



27 сентября состоялась встреча с врачом-психиатром Головченко Владимиром Степановичем по вопросам сохранения психического здоровья. Во время встречи с врачом-психиатром были затронуты проблемы деструктивного поведения молодежи, рассмотрены основные причины и признаки суицидального поведения среди юношей и девушек, даны рекомендации по профилактике кризисных состояний. Учащиеся проявляли неподдельный интерес, задавали вопросы и получали исчерпывающие ответы на них.

Тельпук В.С., педагог-психолог

Гэтае ўрачыстае мерапрыемства адбылося 30 верасня на базе ДУА “Багданаўская сярэдняя школа”. Яно было прымеркавана таксама да прастольнага свята ў гонар багданаўскай царквы ў гонар святых пакутніц Веры, Надзеі, Любові і маці іх Сафіі. На ўрачыстасцях прысутнічалі бібліятэкар каледжа В.Я.Скіба, выкладчык беларускай мовы і літаратуры Г.М.Антановіч і навучэнка групы №26 Канапацкая Яна. Акрамя іх былі госці з гімназіі г.Лунінца, СШ №2 г.Лунінца, СШ №4 г.Лунінца Сінкевічскай СШ,

Лунінецкага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа

сельскагаспадарчай

вытворчасці, а таксама ганаровая госця свята – унучка Якуба Коласа Вера Данілаўна Міцкевіч.

Навучэнцы з пералічаных устаноў адукацыі знаёмілі з даследаваннямі па жыццю і творчасці Я.Коласа, чыталі вершы песняра. Верш “Вясною”, напісаны паэтам у Лунінцы больш як сто гадоў таму, цудоўна выканала Канапацкая Яна і зазначыла, што дадзены верш –

гэта “папярэджанне ад Я. Коласа нам, юным сучаснікам: каб ведалі кошт працы; каб цанілі намаганні сваіх бацькоў, што стараюцца дзеля нашчадкаў; каб захоўвалі спрадвечныя каштоўнасці і не здраджвалі нацыянальным традыцыям”.

Самым вялікім падарункам для прысутных стала выступленне Веры Данілаўны, у якім яна расказала пра свайго дзеда (праўда, згодна з успамінамі аб ім яе родзічаў, бо сама яна нарадзілася ўжо пасля смерці свайго знакамітага дзядулі), пра свайго бацьку Данілу Канстанцінавіча Міцкевіча, пра сябе, пра іншых унукаў і праўнукаў вялікага песняра, падзялілася ўражаннямі ад свята.

Антановіч Г.М., выкладчык беларускай мовы і літаратуры



В колледже прошло торжественное мероприятие «Поздравляем с Днём учителя!».

Праздничное настроение царило уже с самого раннего утра.

Учащиеся поздравляли мастеров п/о и преподавателей буквально с порога. А основным подарком для виновников торжества стал концерт, подготовленный участниками художественной самодеятельности.

С поздравлениями и тёплыми пожеланиями директор колледжа Андрей Григорьевич Бовкунович открыл торжественное мероприятие и вручил мастерам п/о и преподавателям благодарности.

В честь педагогов учащиеся читали стихи, пели песни и




даже показали отрывок из сказки «Про Федота-стрельца».

С праздничной речью выступили председатель районной организации общественного объединения «Белая Русь» Людмила Ивановна Казадаева и председатель профкома колледжа Валентина Николаевна Бовкунович.

Почетными и желанными гостями на мероприятии были ветераны колледжа. От лица ветеранов Николай Григорьевич Якубович поздравил всех с замечательным праздником и пожелал профессиональных успехов.

Присутствующие получили массу положительных и ярких эмоций, которые выражались на их лицах, в улыбках, благодарных аплодисментах и счастливых взглядах.

Яковец Н.А., педагог-организатор



ПОСЛАНИЕ УЧИТЕЛЮ

(странички из дневника выпускника Лунинского государственного политехнического профессионально-технического колледжа)

«15.09. 2015г. Сегодня второй парой было «Товароведение продовольственных товаров». Знал куда шёл, но никогда не думал, что это «товароведение» будет так напрягать... нет не то слово... раздражать... Так и хочется сказать: «Драгоценнейшая наша Елена Михайловна, будьте так добры донести до наших непросвещённых, «необременённых ничем, кроме развлечений и пустого времяпровождения умов» (цитата из высказываний Елены Михайловны во время очередной попытки донести до нас что такое «потребительский показатель качества товара») зачем мне, будущему продавцу, знать эти «показатели»... Что привезут в мой магазин, то и продавать буду... Кому надо, тот возьмёт без всяких там «характеристик свойств товара».

«26.01.2016г. Сегодня чуть не сорвался на уроке. Вначале взбесила сама тема «Химический состав и физические характеристики продовольственных товаров».

Многоуважаемая наша Елена Михайловна, мне это надо?!? Есть ли в том молоке фосфор, нет ли его там – продавцу глубоко «фиолетово». Как Вы не можете понять, что мало кто знает, что в том молоке этот фосфор есть вообще... Молоко оно и есть молоко, хочешь бери, хочешь нет... Мне дело какое? Платите деньги – я рассчитаю!»

«11.04.2016г. Сегодня Елена Михайловна произнесла на уроке интересную фразу. Когда я, устав от её нравоучений, сказал, что она по пустякам придирается ко мне, что «...приём товара по количеству и качеству» должно касаться заведующего магазином, а мне им не скоро быть... она сказала: «Я как преподаватель, в лице вас, учащихся, не имею права выпускать «брак»!»... Смешно, но как сказала!!! Столько было в этой фразе, как бы сказать, нет, не пафоса, а... скорее всего горечи что ли...»

«20.06.16г. Две недели на практике в магазине «Западный». Между прочим, одним из лучших магазинов в городе. Ах, как я мечтал здесь работать... Может по распределению и возьмут?

Вчера одна бабулька прицепилась: «Внучок, что мне лучше взять молоко или сливки? Говорят, для укрепления костей надо больше фосфора употреблять. А где больше: в молоке или сливках?» Такое впечатление, что её сама Елена Михайловна подслала...»

«20.09.16г. Месяц назад начал свою трудовую деятельность. К сожалению, в магазин «Западный» меня не взяли (аттестат слабый), отправили на периферию... Ну, ничего. Поступил на заочное отделение на вторую ступень... Скоро сессия, опять Елена Михайловна... Но, как ни странно, хочу к ней на урок... Так, что Елена Михайловна, скоро увидимся, и конспекты ваши по товароведению я сберёг. Накануне перелистывал и понял, что ничего лишнего и ненужного в них не нашёл...»

Через месяц День учителя... куплю цветы и обязательно поздравлю Вас, Елена Михайловна. Скажу, что Вы правы и ошибки надо исправлять. Жизнь не терпит «брака». И ещё скажу, что хорошо, что есть такие Учителя...

P.S. Обязательно скажу, если хватит смелости.

ИЗ НОВОСТЕЙ ПРОКУРАТУРЫ



ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ МИКАШЕВИЧЕЙ, СОВЕРШИВШИХ СЕРИЮ КРАЖ ИЗ ГАРАЖЕЙ И МАШИН, ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд для рассмотрения уголовное дело в отношении двух жителей Лунинецкого района, совершивших серию краж в Микашевичах из гаражей, подвалов и автомобилей.

Люди спокойно спали в своих частных домах, а на утро обнаруживали пропажу из гаражей, подвалов, автомобилей. Исчезало всё: от дорогостоящей техники до гвоздей.

Как сообщила заместитель прокурора Лунинецкого района **Ольга Богатыревич**, установлено 12 краж, в совершении которых подозреваются двое жителей Микашевичей 1992 и 1993 годов рождения. В основном кражи совершались из незапертых гаражей и незапертых автомобилей, находящихся во дворах жилых домов частного сектора, подвалов.

Ольга Богатыревич отметила:

- Отношение жителей района к сохранности своего имущества создавало условия для совершения обвиняемыми противоправных действий. По большинству краж было установлено, что обвиняемые свободно заходили во дворы жилых домов, проходили к гаражам, которые были не закрыты (на многих просто для вида висел навесной замок или же дверь была закрыта на веревку, проволоку), беспрепятственно заходили внутрь и похищали ценное имущество. В основном это был строительный инструмент, топливо, продукты питания.

Представитель прокуратуры акцентирует внимание на том, что граждане не должны оставлять открытыми жилые и подсобные помещения, автомобили, даже в том случае, если выходят из дома или из автомобиля на несколько минут.

Обвиняемым грозит наказание в виде четырёх лет лишения свободы.

В ЛУНИНЦЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ПАССАЖИРКЕ АВТОМОБИЛЯ, ПО ВИНЕ КОТОРОЙ ВОДИТЕЛЬ ДОПУСТИЛ ДТП

Виновницей ДТП признана пассажирка автомобиля, из-за действий которой покалечился водитель.

Гособвинитель, помощник прокурора Лунинецкого района помощник **Игорь Тихончук** об обстоятельствах происшествия:

- Молодая пара возвращалась поздно ночью 16 мая домой в д. Дятловичи на автомобиле «Мазда». По дороге молодые люди поссорились. Девушка, будучи в нетрезвом состоянии и ехавшая на заднем сиденье, в один из моментов схватила за ручной тормоз и применила торможение автомобиля, что повлекло потерю водителем контроля за управлением транспортным средством. Автомобиль занесло, он опрокинулся.

Водитель получил телесные повреждения в виде перелома правой плечевой кости, относящиеся

к категории тяжких.

- Девушка признана виновной в нарушении пассажиром правил безопасности движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 321 УК Республики Беларусь. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин в сумме 1.050 рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

ПРЫСТАСОЎВАЦА ДА РЭАЛІЙ

У малой зале райвыканкама адбылася каардынацыйная нарада па барацьбе са злачыннасцю і карупцыяй, правёў якую пракурор Лунінецкага раёна Аляксандр Карлюк. Прадстаўнікі сілавых структур, органаў мясцовай улады, самакіравання, іншых дзяржаўных устаноў і арганізацый разгледзелі прычыны і ўмовы, што садзейнічаюць учыненню на тэрыторыі рэгіёна крадзяжоў маёмасці грамадзян і юрыдычных асоб, а таксама акрэслілі прымаемыя меры па іх прафілактыцы.

У сваім дакладзе старшы памочнік пракурора Іна Дзерман паведаміла, што за 5 месяцаў 2016 года назіраецца некаторы рост агульнакрымінальнай злачыннасці. Прычым, на сітуацыю, у першую чаргу, паўплывалі крадзяжы. Па дадзенай катэгорыі правапарушэнняў Лунінецчына трымае сумнае лідарства сярод раёнаў Брэстчыны. Самай папулярнай “здабычай” у нячыстых на руку грамадзян становяцца пакінутыя без нагляду вела-сіпеды і акумулятарныя батарэі з аўтамабіляў.

Аналіз паказвае, што двухколы транспарт часцей знікае з пад’ездаў і падвалаў шматкватэрных дамоў. А вось стыійныя паркоўкі, нахштальт, той, якая ўтвараецца па вечарах у дварах па Чырвонай, 105 у райцэнтры, дзе вадзіцелі пакідаюць машыны прама на газонах і побач з дзіцячымі пляцоўкамі, супярэчаць заканадаўству і ствараюць перадумовы для крадзяжоў. Бестурботныя адносіны саміх аўтааматараў, адсутнасць прафілактычнай работы зацікаўленых службаў прыводзяць у выніку да фарміравання ў людзей пачуцця ўсёдазволенасці і беспакаранасці.

Выклікае занепакоенасць нізкі паказчык раскрывальнасці правапарушэнняў. Ён складае 38 працэнтаў, што сведчыць аб пэўных упущэннях у рабоце як супрацоўнікаў міліцыі, так і следчага камітэта. На жаль, павялічылася і колькасць правапарушэнняў, учыненых непаўналетнімі. За 5 месяцаў года зарэгістравана 14 злачынстваў названай катэгорыі, тады як у 2015-ым такіх было толькі 9. Рост адбыўся, перш за ўсё, за кошт фактаў незаконнага абароту наркатыкаў і зноў-такі крадзяжоў маёмасці грамадзян, якія абыякава адносяцца да захоўвання асабістых каштоўных рэчаў. Крытычныя заўвагі прагучалі ў адрас прадстаўнікоў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, асобных сельвыканкамаў, навучальных устаноў, аб’ектаў гандлю і сельгасарганізацый.

Пракурор Лунінецкага раёна Аляксандр Карлюк запатрабаваў кардынальна змяніць сітуацыю: “Трэба знайсці новыя падыходы і метады па прадукцыйнасці злачынстваў, цалкам прыстасаваныя да рэалій”. Сваё бачанне шляхоў паляпшэння дзейнасці выказалі намеснік начальніка РАУС Ігар Жук, кіраўнікі аддзелаў: аховы правапарадку і прафілактыкі – Андрэй Яраховіч, Дзяржаўтаінспекцыі – Аляксандр Дзяшкевіч, крымінальнага вышуку – Віталь Емельяновіч, Дэпартаменту аховы – Анатоль Буневіч, кіраўнік спраў Гарадоцкага сельвыканкама Галіна Малафейчык, дырэктары: ПГУП “Справа тэхнікі” – Вячаслаў Юнкевіч, ОРСа станцыі Лунінец – Анатоль Паўловіч, дзяржаўнага прадпрыемства “Новае Палессе” – Валерый Нікалаевіч і шэраг іншых асоб на пасадзе. Па выніках нарады многім службаў дадзены даручэнні і вызначаны канкрэтныя даты іх выканання.

БЕЗНАГЛЯДНЫЯ ДЗЕЦІ

Праблема падлеткавай злачыннасці, на жаль, і сёння не губляе сваёй вострыні. Нягледзячы на тое, што сёлета ўдалося стрымаць рост правапарушэнняў сярод непаўналетніх, трывожыць прыкметнае павелічэнне цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Праваахоўнікі канстатуюць: істотным чынам паўплывала на гэта статыстыка злачынстваў, звязаных з наркатыкамі. Дзе “слабое звяно” ў ланцужку прафілактычных мер? З гэтага пытання пачалася наша размова са старшым памочнікам пракурора Марынай ГРАБОВІЧ.

– Сёлета адзначаны рост злачынстваў не толькі ў сферы незаконнага абароту наркатыкаў (4 – супраць 1-го летась), але і тых, што ўчынены ў стане алкагольнага ап’янення. Не можа пакінуць абыякавым і той факт, што ў параўнанні з леташнім большая колькасць непаўналетніх удзельнічала ў су-

працьпраўных дзеяннях. Прычым у 5-ці выпадках “аўтарамі” злачынстваў станавіліся падлеткі, якія нідзе не вучацца і не працуюць, а трое ўвогуле да гэтага ўжо мелі сур’ёзны канфлікт з законам. Больш таго, кожнае чацвёртае злачынства ўчынена тымі, хто стаіць на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх РАУС (далей ІСН – Т.В.). А гэта сведчыць, што супрацоўнікі інспекцыі звялі сваю работу да звычайнага фармалізму, абмежаваўшыся рэдкімі гутаркамі з цяжкімі выхаванцамі. Па-за межамі іх увагі застаюцца ўмовы пражывання падапечных, кола сяброў. Магчыма, па гэтай прычыне не трапляюць на ўлік у інспекцыю тыя, хто даўно гэта “заслужыў”? Так, чацвёрта юных лунінецкіх парушальнікаў аказаліся пад увагай супрацоўнікаў ІСН толькі пасля вынесенага пракурорам прадпісання. А да гэтага яны беспакarana маглі (і паўтаралі!) свае “подзвігі”. Справядлівасці дзеля, варта сказаць, што істотныя пралікі выяўлены не толькі ў рабоце ІСН, але і ў дзейнасці іншых суб’ектаў прафілактыкі, у якіх нярэдка адсутнічае дакладнае разуменне ўласнай ролі і значнасці ў гэтай справе.

– Але што можна супрацьпаставіць нахабным паводзінам юных злачынцаў, якія не рэагуюць на шчырыя спробы дарослых засцерагчы іх ад паўторнай бяды?

– Такое, на жаль, здараецца нярэдка. У выпадку, калі праводзімыя індывідуальныя прафілактычныя мерапрыемствы жаданага выніку не даюць, ёсць дастаткова дзейсныя метады. Адзін з іх – накіраванне ў спецыяльныя вучэбна-выхаваўчыя і лячэбна-выхаваўчыя ўстановы, якія дапамагаюць папярэдзіць учыненне падлеткамі паўторных цяжкіх злачынстваў. У пэўным сэнсе гэта – мера крайняя, але забываць пра яе, дзеля бяспекі саміх жа падапечных, нельга. Між тым, сёлета туды не быў накіраваны ніводзін падлетак. Не лепшым чынам абстаялі справы і летась. На маю думку, прычыны – у адсутнасці сістэмнай і зладжанай работы з тымі, хто ўпаўне заслугоўвае такога метаду выхавання.

– Вы назвалі колькасць непаўналетніх парушальнікаў, якія нідзе не вучацца і не працуюць і па гэтай прычыне зразумелым чынам выпадаюць з поля зроку дарослых. Але ж статыстыка ўтрымлівае факты злачынстваў і сярод вучнёўскага асяродку. Дзе сітуацыя трывожыць найбольш?

– 3 паўтара дзясятка сёлетніх злачынстваў 5 – учынены навучэнцамі лунінецкіх каледжаў, 4 – вучнямі школ. Аднак біць трывогу трэба не толькі педкалектывам, якія адмоўным чынам “засвяціліся” ў крымінальных зводках, але і ўсім астатнім, бо ўпэўненасці, што заўтра шчупальцы таго ж наркатычнага спрута не закрунуць іх установу, няма. Між тым, аналіз паказаў, што ў большасці выпадкаў так званы індывідуальны падыход да цяжкіх падлеткаў ва ўстановах адукацыі проста адсутнічае. Планы прафілактычнай работы – аднолькавыя для ўсіх. У пазаўрочны час праблемныя дзеці прадастаўлены самі сабе, бо прыяхвоціць іх да заняткаў па інтарэсах атрымліваецца далёка не заўсёды. Ды і ў сем’ях праваахоўнікі і педагогі, якія адказваюць за выхаванне дзяцей, бываюць нячаста, а бацькі, як правіла, жывуць самастойным адасобленым жыццём, у якім з-за амаральнасці месца сынам і дочкам знаходзіцца не заўсёды. Нягледзячы на тое, што пэўныя станоўчыя зрухі ёсць, у інтэрнатах каледжаў кантроль за тым, як праводзяць вольны час навучэнцы, наладжаны не бездакорна. Узяць хоць бы той жа каледж сельскагаспадарчай вытворчасці. З амаль трох дзясяткаў леташніх злачынстваў 16 учынена навучэнцамі гэтай установы. Сёлета ўсе 4 выпадкі незаконнага абароту наркатыкаў зноў зарэгістраваны тут.

– Дзе выйсце?

– Упэўнена, што, як бы банальна гэта не гучала, зрушыць справу з мёртвай кропкі можна толькі разам. І аб’яднацца павінны не толькі праваахоўнікі, педагогі і бацькі. Падключыць сюды неабходна грамадскасць, перш за ўсё, ў асобах работнікаў гарсельвыканкамаў, якія нярэдка займаюць назіральную пазіцыю. Ажывіць варта сваю работу ў гэтым накірунку і шматлікім грамадскім арганізацыям, якія пакуль таксама застаюцца ўбаку ад важнай справы прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў. Гэтыя і іншыя канкрэтныя прапановы выкладзены ў інфармацыйнай запісцы на імя старшыні райвыканкама. Рэагаванне на яе не прымусіць сябе чакаць, аднак хачу заклікаць кожнага жыхара Лунінецчыны не быць абыякавым да ўсяго, што адбываецца навокал. Ёсць шмат метадаў паўплываць на нядбайных бацькоў і дзяцей, якія міжволі бяруць прыклад з дарослых, што знаходзяцца побач. Важна толькі не прапусціць лёсавызначальны момант.

ПЛАЦЦЬ “КАМУНАЛКУ” ДАПАМОЖА ДЗЯРЖАВА

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29.08.2016 г. №322 “Аб прадастаўленні безнаяўных жыллёвых субсідый” накіраваны на ўзмацненне дзяржаўнай падтрымкі

насельніцтва.

Паводле звестак Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі краіны, дапамога будзе прадастаўляцца для частковай аплаты жыллёва-камунальных паслуг, а таксама расходаў на электраэнергію, спажытую на асвятленне дапаможных памяшканняў і работу абсталявання ў шматкватэрным жылым доме.

Права на безнаяўныя жыллёвыя субсідыі прадастаўляецца ў выпадку, калі штомесячная сума аплаты ў межах нормаў спажывання і кампенсацыя расходаў на электраэнергію перавышае: 20 працэнтаў сярэднямесячнага сукупнага даходу грамадзяніна (сям'і), які пражывае ў горадзе, 15 – у сельскім населеным пункце. Розніца паміж сумаі платы за ЖКГ і лічбамі, што складаюць адпаведна гэтыя 20, 15 працэнтаў, і будзе складаць памер субсідыі. Пeralік даходаў жыхароў, хто ўдзельнічае ў вызначэнні сукупнага даходу, вызначыць Урад.

Заканадаўствам таксама прадугледжана, што падтрымку дзяржавы можна атрымаць па выяўляльнаму і заяўляльнаму прынцыпам. Першы дзейнічае з 1 кастрычніка 2016 года, калі субсідыі прадастаўляюцца непрацуючым пенсіянерам і паўналетнім інвалідам, зарэгістраваным у жылых памяшканнях, па месцы жыхарства якіх адсутнічаюць працаздольныя члены сям'і. Іншым жа катэгорыям людзей трэба звярнуцца за субсідыяй асабіста. А вось турбавацца наконт падаходнага падатку за такую дзяржпадтрымку няварта: ім яна не абкладваецца.

СЛЕДАВАЦЬ АДЗІНАЙ МЭЦЕ

Пэўныя новаўвядзенні ўнесены ў Палажэнне аб парадку змянення мэтавага назначэння зямельных участкаў. Як стала вядома ў Нацыянальным цэнтры прававой інфармацыі краіны, яго дапоўніў новы дакумент Саўміна №659 ад 19.08.2016 г.

Згодна з ім, заканадаўчыя акты будуць прыведзены ў адпаведнасці з Лясным кодэксам Рэспублікі Беларусь, які ўступае ў сілу 31 снежня 2016 года. У пастанове ўтрымліваецца норма аб недапушчэнні змянення мэтавага назначэння зямельных участкаў, прадастаўленых грамадзянам, што стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, да заканчэння тэрміну 8 год з даты дзяржаўнай рэгістрацыі жылых дамоў, узведзеных на такіх участках.

СПЫНІЦЬ “ГУЛЬНЯМАНАЎ”

Усё часцей даводзіцца канстатаваць аб павелічэнні колькасці прыхільнікаў азартных гульняў, чыё залішняе захваленне часам ставіць самога чалавека ці сям'ю ў цяжкае матэрыяльнае становішча.

Складаная сітуацыя не магла не застацца без увагі на заканадаўчым узроўні. Перагледзеўшы Палажэнне аб ажыццяўленні дзейнасці ў сферы ігральнага бізнесу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, кіраўнік краіны падпісаў новы указ №319 ад 25.08.2016 г. Згодна з ім, чалавек можа самастойна абмежаваць сябе ў наведванні ігральных устаноў на тэрмін ад 6 месяцаў да 3 год шляхам асабістай падачы арганізатару гульняў пісьмовай заявы з адначасовым прадастаўленнем дакумента, які засведчвае асобу. А ў тых выпадках, калі “гульняман” ставіць сябе ці сваю сям'ю ў цяжкае матэрыяльнае становішча, то дастаткова звярнуцца ў суд родзічаў: бацькоў, дзяцей, усынавіцеляў (удачарыцеляў), усыноўленых (удачаронах), родных братоў і сясцёр, дзядуль і бабуль, апекуноў, папачыцеляў, мужа і жонкі. Падобныя функцыі ўскладзены таксама на пракурора, органы апекі і папачыцельства, асоб, якія сумесна пражываюць з заўзятымі ігракамі і вядуць агульную гаспадарку.

Па дадзеных Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі, новы закон пачынае дзейнічаць з 28 лютага 2017 года.

Ігар ЦІХАНЧУК, памочнік пракурора

Наш адрас
225644, Брэстская
обласць
г.Лунінец
ул. Чехова, 10а

Аўтары опублікаваных матэрыялаў несут адказнасць за
достовернасць фактаў. Рэдакцыя
можа апублікаваць артыкулы ў
парадку абмеркавання, не раздзяляючы
пункт гледжання аўтара

Тэхнічны рэдактар:
Клевжыц О.В.,
Коррктар:
Антонович Г.Н.
Адказны за выпуск:
Тылькович Н.К., методист

Тираж
5 эк.

Газета набрана
и отпечатана
в политехническом
колледже